

Савецкая БЕЛАРУСЬ



Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі:
Менск, Бог Губэрнатарскай і Надгарадзкой вул. „Центропечать“.

ВЫДАНЬНЕ РЭДУКОМУ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ САВЕЦКАЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСІ. № 62 (72). Серада, 17-га лістапада 1920 г.

Будзь напаягове.

Усясьветная буржуазія злажыла погляд на фэдэрацыю Расейскіх Савецкіх Рэспублік, як на самае закліяе мейсца на зямным абшары. З яе псляду гэтае закліяе мейсца траба зніштожыць, каб разбурыць творы мазолістых рук работнікаў і сялян і тым прынесці „збавеньне“ расейскаму народу. Яшчэ мала праліта крыві работнікаў і сялян, яшчэ мала загублена дзіцячых жыжняў з голаду, хвароб, мела праліта сьлёз — краваніўцам усяго гэтага мала.

У старыя дарэвалюцыйныя часы, згодна з жадацьнямі царскага ўраду, паны і капіталісты прымалі ў чорным целі працоўны люд і як жывёлу прымушалі дабываць для сябе ўсякія жыцьцёвыя блага. Здабытае потам і кроўю работнікаў і сялян дабро глумілася ў распутстве, а гаспадару гэтага добра кідалася, і то не заўсёды, абгляданая костка. У чорным целе, з завязанымі вачамі біўся, як рыба аб лёд, змучаны люд, каб здабыць сабе лепшае жыцьцё — і здабуў. Разам скінуў пятно з шыі і захапіў поўныя грудзі сьвежага паветру. Адчыніліся вочы змучанага работніка і селяніна. Ubачыў ён усіх ворагоў навакол сябе. Раз за разам стаў біць ён мотка бяз промахаў. Акружаны прадажнымі беларвардзейцамі, расейскі работнік і селянін пачаў вайну на фронтах працягам у восем тысячаў вёр-

стаў. За тры гады фронт зменьшыўся да васьмі сотак вёрстаў; ужо астаўся быў адзін фронт — фронт царскага стаўленьніка Ўрангэля.

Мазалістая рука сьціснула ўжо за горла і гэтага, чуць не апошняга гэнэрала. Няма канца вялікай дярплівасьці рабочага: Ўрангэль — не апошні. Яму на падмогу зьявіўся Балаховіч, за ім Пятлюра, а там Сьвінкоў, а там... і няма канца. Іх многа, але работнікаў і сялян яшчэ болей.

Тры гады змаганьня з нашымі клясавымі супрацоўнікамі не прайшлі дарма. Мы скарыстаем усе нашы сілы, ўсёўпыт. Будзь напаягове, Беларусь! На тваю зямлю ступіла акрываўленая нага душыццалёў. На залітай кроўю зямлі беларускай знойдзеца мейсца на магілу Балаховічу, Савінкаву, Пятлюру і іншым. Будзем напаягове. Прыгатаўся добра сустрэць іх — вырый ім магілу.

Халодны.

Абарона Савецкіх Рэспублік.

(Весткі з фронту за 14 лістапада).

Заходні фронт.

У Мазырскай ваколіцы нашы войскі, не чакаючы падходу рэзерваў, атакавалі вялікія сілы праціўніка і пасля ўпартага бою занялі станцыю і мястэчка Калінкавічы; узяты палонныя і ваенная здабыча.

Паўдзённа-Заходні фронт.

У Праскураўскім і Нова-Ушыцкім кірунку нашы часткі, эвэргічна вядучы наступленьне, разьбілі тры дывізіі Пятлюры і занялі рад пунктаў у 25 вярстох поўдня-ўсходней Дзяражні і ў 15 вярстох усходней Н.Ушыцы. Наступленьне вядзецца далей.

Паўдзённы фронт.

У Гжанкоўскай ваколіцы мы захапілі броняпоезд праціўніка з 5 гарматамі, 20 кўлямэтамі, апрача гэтага 6 цяжкіх гармат.

За ваеннама паловага штабу Рэспублікі Клім.

Апошніе весткі.

Дагаварыліся.

Польскае і сярэдня-літоўскае правіцельствы дагаварыліся, каб агульным галасаваньнем у Віленскім вобласце вырашыць пытаньне аб далучэньні Вілы да Польшчы.

Забастоўка вуглякопаў у Індыі.

З гор. Сідвэю паведамляюць, што вуглякопы прад'явілі вымаганьні аб павялічэньні платы. З прычыны адмовы шахтаўласнікаў пачынаецца агульная забастоўка.

Сялянскі рух.

Сялянскі рух у Сыцілі пашыраецца. Здараюцца буйныя стычкі сялян з паліцыяй і войскам. Рабочыя аргалізацыі, каб падтрымаць сялян, аб'явілі агульваю забастоўку.

Забастоўка французскіх вуглякопаў.

Цэнтральны Камітэт французскіх шахтаўлаўцаў адмовіўся ўступіць у перагаворы

з вуглякопамі. Надзеі на мірнае вырашэньне спрэчкі няма. У нядзелю 14 га лістапада мела пачацца забастоўка.

Перамір'е паміж Армэніяй і Турцыяй.

Пасля ўпадку Карса правіцельства Армэніі запрапанавала Турцыі спыніць ваенныя чынасьці. Паміж ваючымі старонамі зроблена перамір'е.

Саюзьнікі прызналі Грузію.

Міністр Грузінскай Рэспублікі Гегечкорэ вьнехаў у Эўропу з мэтай дабіцца ад саюзьнікаў нармальнага прызнаньня самастойнасьці Грузіі. Яго старацьні споўніліся ўдачна.

У Савецкай Расеі.

Аднаўленьне Данецкай прамысловасьці.

10 г. м. ў Данецкі басейн, дзеля выпавненьня пастановы Савету Працы і Абароны вьнехала асобая камісія ў складзе т. т. Лемсва ад У. С. Нар. Гасп., Серабракова, ад Нар. Кам. Працы і Халатава ад Нар. Кам. Харчоу.

Камісія мае мэтай вьвывіць і прыняць самыя рашучыя крокі дзеля павялічэньня вырабчанасьці ў басейне, перавозкі вугальлеў у патрэбныя мейсцы і дзеля забясьпечаньня басейна рабочай сілай і задаволеньня рабочых харчамі.

Ілецкая соль.

На Ілецкіх саяльных прамыслах у 1920 г. па кастрычнік здабыта 461.000 пуд. солі. Ад мінулага году засталася запасу 128.000 пуд. Адпраўлена 475.000 пуд. Засталася 214.000 пудоу. Штат прамысла-рабочых 160, служачых 30. Апрача чаго працуюць людзі, якія адбываюць кару.

Дапамога сялянству.

Кожную вядзелю ва ўсе воласці Менскага павету пасылаюцца адпаведныя партыйныя працаўнікі дзеля таго, каб у самую гушчу народную несці словы праўды, каб ставіць і разрашаць на месцы пытанні новага савецкага будаўніцтва. Сяляне з дзю лёкіх вёсак збіраюцца паслухаць прыхаўшага з гораду. Пасля той ці іншай прамовы яны здаюць многа балючых пытанняў. Тэарэтычна ёсць на кожнае з іх адказ, але гэта цалкам не здавальняе сабраўшыхся. Прырода чалавека дзеля супакаення разбуранага жыцця патрабуе мала тэорыі і вельмі многа рэальнага, практычнага. Пагаварышы 2 з гадзіны, сход расходзіцца і тые моты, якія ставяцца на ём, не дасягаюцца. Як было да сходу, так застаецца і пасля яго. Чуюцца ад сьвежага чалавека адно, а вочы навокал сябе бачаць зусім другое.

З аднаго боку людзі, пры падкова стаўшы у ўлады, мала дбаюць аб агульнай народнай карысці. Няпаўнасьць у заўтрашнім дні застаўляе іх рабіць шмат такога, чаго яны не зрабілі бы ў звычайных варунках.

З другога боку шырокія працоўныя масы нашых вёсак і мястэчак, перажыўшы столькі рознага страхання пры пасовыванні то ўзад, то ўперад фронту, добра пракаваліся ў адным: за што бы шчыра яны ні браліся, ім горка

дастаецца і ад адных, і ад другіх.

Сялянство ў часе вайны апынулася ў становішчы горады пры дарозе: хто ня ідзе, кожны ўшчыпне. І цяпер, калі ваенная навабна расходзіцца, калі мы стаім на перададні супокою, треба як можна менш шчыпаць яго, а прымаць ўсе крокі к таму, каб балючыя раны яго заглаіць. Гэта ставецца толькі тады, калі мы, абшчыючы аб жураўля ў небе, дадзім яму сівіцу ў рукі.

Ніхай гэтаю сівіцаю будзе фунт солі, ці газы, ці што іншае патрэбнае сялянству. Праўда, гэта трудна зрабіць, але ўсё ж такі магчыма. Треба толькі як найхутчэй вырваць з рук спекулянтаў апарат снабжэння нашай вёскі, треба паставіць яго на здаровых коопэратыўных пачалах. Тады ня прыдзецца за 15 ф. солі даваць спекулянту адзін пуд мукі, толькі тады мы будзем мець моцны грунт дзеля камуністычнай працы ў вёсцы.

Гаворачы добрае, мы павінны зараз жа нашы добрыя словы хоць сколькі - вебудзь праводзіць практычна ў жыццё. Мы павінны стаць на рэальны грунт і тады ўся маса працоўная ўскалхнецца, возьмецца за вялікую працу і назаўсёды ўзмацніць ўсе заваяваныя Вялікай Пролетарскай Рэвалюцыі.

Бядак.

Што чуваць заграніцай.

Забастоўка ў Нямеччыне па шыраецца.

Забастоўка рабочых берлінскіх электрычных саюзаў па шыраецца. Трамвайныя кандуктары, якія былі ўцягнуты ў забастоўку перш проціў волі, цяпер далучыліся да яе добраахвотна. Тэхнічная замена, прыйшоўшая было на падмогу, спынілася пасля таго, як рабочыя згадзіліся выпуняць вельмі шмат работ. Перагаворы спынены; думаюць, што гэта робіцца з мэтай зацяжкі.

8-га лістапада паведамляюць з Берліну, што работа тэлефону і трамвая зусім спынілася; становішча парогшылася яшчэ тым, што рабо-

чыя транспарту і харчавання пастанавілі гэтак сама пачаць забастоўку; перагаворы аб палібоўным уладжанні спрэчкі пачаліся 8-га лістапада. Газета „Форвэртс“ аублікавала адозву, якою заклікае рабочых прыступіць да працы, бо сталіцы пагражае разруха.

Кінуліся ў другі бок.

Па паведамленьні венскага карэспандэнта „Дэйлі Гералод“, політыка Францыі ў адносінах да Ўрангэля рэзка перамянілася за апошні тыдзень. Прадстаўнік Францыі ў Крыме Міртэль адтрымаў прадвісаньне валадзіць дучнасьць з эсэрамі, на якіх

Ліквідацыя Урангэлеўскага фронту.

Чырвоныя гэроі Паўдзённага фронту 13 і 14 г. м. ўзялі СІМФЭРОПАЛЬ і ФЕОДОСІЮ.

Белая армія барона Урангэля разьбіта дашчэнт.

Францыя глядзіць, як на адзіную проціўсавецкую ўладу ў Паўдзённай Расеі.

Голад у Кітаі.

Пекінскі карэспандэнт „Таймс“ перадае, што лік галадаючых у Кітаі даходзіць да 58 мільёнаў чалавек.

Лік французскай арміі.

Як паведамляе газета „Пты Журналь“, французская армія ў 1921 г. будзе складацца з 88.473 афіцэраў і 696.000 салдатаў.

Літоўска-польская вайна.

„Кур'ер Поранны“ ад 5-га лістапада паведамляе: „Літвіны гуртуюць на граніцы Сярэдняй Літвы вялікія сілы. Войска іх вельмі добра абгляджанае, адаетае і ўзброенае. Амаль усе аддзелы сьцягнуты з сярэдзіны краю. Рэгулярнай арміі дапамагае армія партызанская, добра ўзброена, а гэтак сама нямецкія і бальшавіцкія атрады ўтварыліся з палонных бальшавікоў, выдаленых з Ямеччыны. Гэвэр. Жаміхоўскі, пасля ўдач, пад націскам пераважных сіл, прымушаны быў у апошні дні адступіць. Цяпер фронт знаходзіцца ў 35 вёрстах ад Вільні. Бойкі вядуцца. На польскім фронце прабывае ангельскі майёр Мокэт і шмат ваенных іншых дзяржаваў Антанты.“

Адозва

вэнгэрскіх камуністаў.

Вэнгэрскія камуністы выдалі да заходня-эўрапейскага пролетарыяту гэткую адозву: „Страшнае абвіненне вісіць над вамі. Вашы браты на ўсходзе змагаюцца не на жыццё, а на сьмерць, а вы спакойна спазираеце на гэта і не пасьпяшаеце ім на помач. Ціж вы ня бачыце таго, што робіцца? Ціж вы ня бачыце тысячы шчэбельніцаў, пабудаваных у Вэнгрыі і ціж чуеце энку ахвяраў, якія знаходзяцца пад мукамі. У сучасны момант буржуазія крывава пануе ў нас у Вэнгрыі, але ня сьвённа, то заўтра па-

льецца і ваша кроў, спаткае і вас гэткі лёс, як і нас, бо капіталізм хоча заваяваць сабе ўсёсьветнае панаваньне. Пара вам працхнуцца і пачаць чыннае змаганьне з капіталізмам, пара вам працягнуць руку помачы вашым усходнім братом — расейскаму пролетарыяту.“

Па Менску.

У Камісарыяце фінансаў

У Камісарыяце фінансаў тэрміновым чынам фарміруецца сталы склад служачых. Камісарыят гэты ўжо працуе. Так сама арганізуюцца павятовыя фінансавыя акцыяныя і налігавыя аддзелы.

Рабочыя сталюкі.

Адзінае Спажывецкае Таварыства „Епо“ ўжо адчыніла 10 рабочых сталовак на 6000 чалавек. Яшчэ маюць быць адчынены 6 такіх сталовак. Усе саведцкія служачыя 31-га сьнежня маюць быць прыкрэплены праз „Епо“ на абедны да рабочых сталовак.

АБВЕСТКА.

Менскі Павятовы Аддзел Народнае Асьветы прапануе: 1) Усім настаўнікам і працаўнікам Асьветы Менскага павету, якія да гэтага часу не зьявіліся к мейсцу свае службы, неадкладна выехаць на мейсца сваей службы і ўзяцца за выкананьне сваіх абавязкаў. Тые настаўнікі і працаўнікі асьветы, якія да 25 лістапада г. года ня возьмуцца за выкананьне сваіх абавязкаў, лічучца звольненымі ад службы без грашовага здавальненьня; 2) усім Веласным Аддзелам Народнае Асьветы Менскага павету ўходзіць ў абавязак выкананьне вышэйназначанага, для чаго абавязкова даставіць спіскі звольненых настаўнікаў і працаўнікоў Асьветы ў Павятовы Аддзел Асьветы, як не з'явіўшыхся на службу к 25 лістапада 1910 г.

Друкарня Інвалідаў.

